

**БЕЛАРУСАЙ  
АБУЛІ ДВОЙЧЫ**

ЯК ВЫРАШЫЦЬ  
ПРАБЛЕМЫ  
ЗА КОШТ НАСЕЛЬНІЦТВА

СТАР. 4

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

**ТУТ  
І ЦЯПЕР**

**ЮНАКОЎ З БНФ  
ЗАБІРАЮЦЬ У БОТЫ**

АРМІЯ СУПРАЦЬ  
МОЛАДЗЕВАГА  
СУПРАЦІВУ

СТАР. 5

14.01-20.01.2009 г.

# **КАМІТЭТ, ЯКІ НІКОЛІ НЕ ПАБУДУЕ А.Р.**

**Прыстойнага плана па выхадзе краіны з крызісу ва ўлады  
няма і, мяркуючы па ўсім, ніколі не будзе**

Як на дніх паведаміў **старшыня Федэрацыі хакею РБ і па сумяшчальніцтве міністр унутраных спраў Уладзімір Навумай**, у сталіцы ў гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новага лядовага палаца. Трыбуны чарговай лядовай арэны будуць умяшчаць аж 7,7 тысячы гледачоў, а ўзвядуць яе "ў самыя кароткія тэрміны" з разлікам на правядзенне ў краіне ў 2014 годзе чэмпіянату свету па хакеі.

Сотні тысяч беларусаў не могуць купіць валюту ў абменніках. Цэны на асобыя харчовыя (!!!) тавары падскочылі на 40-50 адсоткаў, не гаворачы пра прамысловыя. Шматлікія прадпрыемствы прыпыняюць вытворчасць і адпраўляюць сваіх супрацоўнікаў у адпачынкі, якія не аплучаюцца. А дзяржава плануе без проблем выдзеліць некалькі дзесяткаў мільёнаў долараў на чарговы лядовы палац.

Чэмпіянат свету 2014 года нашай уладзе вельмі карціць правесці ў сваёй краіне, а вось як без вялікіх страт і непадвойных наступстваў пражыць 2009 і 2010 гады — самая цяжкая па прағнозах шматлікіх аналітыкаў — пакуль нашы "вярхі" не ведаюць. І, што са- мае сумнае, пэўна, не хочуць ведаць.

**Старшыня Беларускага Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў (БКДП) Аляксандар Ярашук** нядайна публічна выступіў з ініцыятывай неадкладна стварыць Альты-крызісны камітэт ці аднайменную групу, у якую ён прапануе

прыцягнуць "інтэлектуальны патэнцыял дзеючых практикай і экспертаў-еканамістаў, у тым ліку і незалежных".

На думку Ярашука, пакуль з

боку ўлад адзначаеца жаданне абмежавацца паўмерамі, што праяўляюцца ў прыцягненні крэдытных рэурсаў і ў наяўнасці цэлых "стосаў" заяў,

якія супакойваюць насельніцтва, раз'юшанае навагоднімі "падарункамі" ад Нацбанка.

Між тым, як распавеў "Тут і цяпер" Аляксандар Ярашук, у нас ёсьць унікальны шанс выйсці з крызісу моцнай і вельмі цікавай краінай:

— Уінстан Чэрчыль у свой час сказаў, што "любы крызіс нясе не толькі негатыў, але і новыя магчымасці". У цяпрашнія улады ёсьць магчымасці кансалідаваць беларускае грамадства, падаць руку апазіцыі, яе лепшым інтэлектуальным сілам і такім чынам разам пераадолець гэтую навалу. Апошняя павінна, па вялікім рахунку, нас усіх аўтаднаць.

Уладападобную ідэютрадыцыйна ўспрыняла па-свойму. Быў складзены праект плана дзеянняў па развіціі краінавага маркетынгу Беларусі, які павінен быць распрацаваны да 1 лютага (?????) гэтага года. У склад міжведамаснай працоўнай групы сярод іншых уваішлі і прадстаўнікі сацыялагічнай лабараторыі "Новак", а таксама аналітычнага цэнтра "Стратэгія".

Да кіраўніка "Новака" Андрэя Вардамацкага, вядомага беларускага сацыёлага ва Украіне, нам не ўдалося датэлефанавацца, каб той патлумачыў свой удзел у згаданай групе. А вось кіраўнік "Стратэгіі" Леанід Заіка даў намашму выданню эксклюзіўны каментарый на вышэй абазначаную тэму:



Колькі будаўнікоў і прадстаўнікоў іншых спецыяльнасцяў застануцца без працы ў гэтым годзе, пакуль залежыць ад улады.

Фото: photo.bymedia.net.

Заканчэнне на стар.3

# ЦІ НЕ БАІЦЕСЯ ВЫ Ў СУВЯЗІ З КРЫЗІСАМ СТРАЦІЦЬ ПРАЦУ?

**ЗМІЦЕР СІДАРОВІЧ, ІНЖЫНЕР ДЗЯРЖАУНАЙ БУДАҮНІЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ, БАРД:**  
“КРЫЗІС ВЕЛЬМІ ЎМОЎНЫ”.

— Калі крызіс прыйдзе, дык праз неплацяжы. Але пақуль та-  
коға не назіраецца. Таму песіміз на гэтую тэму я не падтрым-  
ліваю. Мне здаецца, крызіс вельмі ўмоўны. У нашай будаўнічай  
арганізацыі работа ёсьць. Ёсьць і адпаведная дамовы.

**ПЁТР ЛУКАШУК, БАНКАЎСКІ СЛУЖАЧЫ:**  
“ГАЛОЎНАЯ БЯДА — ВАЛЮТНЫЯ КРЭДЫТЫ”.

— Мяне не палохае магчымасць страціць працоўнае месца,  
бо для фінансавых работнікаў, я думаю, работа знайдзеца за-  
ўсёды. А вось праблемы з выплатай валютных крэдытаў могуць  
узнікнуць вельмі сур’ёзныя. Калі яшчэ пры гэтым улічыць буду-  
чую дэвальвацыю...

**ЛЕРА СОМ, НАСТАЎНІЦА, ПАЭТКА:**  
“ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ БЯДА — НЕ КРЫЗІС, А ШКОЛЬНАЯ РЭФОРМА”.

— Мы баймся не столькі крызісу, колькі дурной школьнай рэ-  
формы. Абсалютна не прадуманай і не пралічанай. Я і мае калегі  
баймся страціць працу менавіта таму, што многіх могуць скара-  
ціць з-за гэтай рэформы.

**ВІКТАР МЕЛЬНІКАЎ, ПРАДПРЫМАЛЬНІК (РАМОНТ МЭБЛІ):**  
“ДЛЯ РАМОНТНІКАЎ АПОШНІЯ ПАДЗЕI —  
ЯК МАННА НЯБЕСНАЯ”.

— Я, наадварот, спадзяюся на гэты крызіс. Ёсі людзі, па ідэі,  
будуць не столькі набываць новыя канапы і ложкі, а “перацягва-  
ць” старыя. Таму ўсе, хто працуе са старызной, ці то аўтрамонт-  
нікі, ці то “починяльщики” прымусаў, павінны сёння радавацца.

**АДАМ ГЛОБУС, ПАЭТ, МАСТАК, ВЫДАВЕЦ:**  
“МАСТАК НЕ СЫХОДЗІЦЬ НА ПЕНСІЮ НІКОЛІ”.

— Калі я быў малады і выбіраў сабе  
занятак, якім буду займацца ўсё жыццё,  
то бачыў, як рана сыходзяць артысты ба-  
лета, як хутка страчваюць працу спарт-  
смены, як людей выкідаюць з заводаў у  
60 гадоў. Нягледзячы на тое, што некаторыя з іх могуць працеваць...

Таму я выбраў працу мастаком. Мастак  
не сыходзіць на пенсію ніколі. Праўда, у  
яго няма выхадных, свят. Ён працуе за-  
ўсёды. І я стаў мастаком, каб сваю працу  
не страціць ніколі. А як выдавец я буду  
дзейнічаць па абставінах. Колькі рынак  
будзе патрабаваць кніжак, столькі мы і  
будзем рабіць. Калі ён будзе адну кніжку  
патрабаваць, значыць будзем выдаваць  
адну кніжку. Магу сказаць, што калі ў  
кнігарні застанецца нават адна кніга, то  
яна будзе маёй. Тым больш што я гэта  
правярай. У вялікай кнігарні віленска-  
га “Акропаліса” засталася адна руска-

моўная кнішка — “Всемирная история” пад рэдакцыяй братоў  
Адамчыкаў.

**ВАСІЛЬ ЗЛОТНІКАЎ, ПРАДПРЫМАЛЬНІК:**  
“БАЯЦЦА ВАРТА ТОЛЬКІ СМЕРЦІ”.

— Як кажуць, непапраўная толькі смерць. А ўсё астатніе...  
Ну што ж, прыпомнім 90-я гады. Жылі ж мы неяк на 200 дола-  
раў у месяц. А камусьці, магчыма, прыйдзеца ўзгадаць, як  
жылі на 50. Гэта, вядома, нелёгка, калі прывык жыць на 1000.  
Ды яшчэ пару крэдытаў узяць... Але ж прыгадайце лёс алігар-  
ха Вінаградава, гаспадара некалі магутнага “Інкам-банка”. Ён  
нядаўна памёр ва ўзросце пяцідзесяці гадоў у аднапакаёуцы  
на ўскраіне Масквы. Усімі забыты, хворы і бедны. Жыццё, яно,  
як вядома, паласатае. І трэба быць гатовым да ўсяго.

**ЗМІЦЕР ДАЙНЕКА,  
НАМЕСНИК ДЫРЭКТАРА КАМПАНІІ “БЕЛПІ”:**  
“КРЫЗІС ТОЛЬКІ СПРЫЯЕ З’ЯЎЛЕННЮ НОВЫХ ІДЭЙ”.

— Мы не баймся нічога і аптымістична глядзім у будучыню.  
Спадзяёмся, што будзе лепш, чым было. Чым заканчваецца  
кожны крызіс? Уздымам. Некалі і ў нас ён адбудзеца. Мы  
працуем творчы. У дадатак да “Крамбамбулы рыцарскай”, “Па-  
ляўнічай” і “Вогненнай” ужо з’явілася “Панская крамбамбуля”.  
Гэта аўтэнтычны напой, які найбольш адпавядае рэальнай  
крамбамбулі. Ёсьць яшчэ “Шчодрая крамбамбуля” на кедравых  
арэах. А да Дня святога Валянціна мы плануем зрабіць  
“Крамбамбулю раскошную”. Так што ідэя у нас шмат!

**ІНЕСА МЯСНІКАВА, БУХГАЛТАР ГАНДЛЁВАЙ ФІРМЫ:**  
“ХТО ГАТОВЫ ПРАЦАВАЦЬ, ТАМУ НЕ СТРАШНА”.

— А хто зараз не баіцца крызісу, скажыце, калі ласка? Канеч-  
не, баюся. Зарабак нам ужо на 20 працэнтаў знілі. Аб’ёмы пра-  
даж значна паменшыліся. Але нават калі мы збанкрутуем, я памі-  
раць не збіраюся. Працу знайду ўсё роўна. Хто хоча працеваць,  
без работы не застанецца. Спярэбіца, пайду і вуліцу месцы.



# КАМІТЭТ, ЯКІ НІКОЛІ НЕ ПАБУДУЕ А.Р.

Заканчэнне.

Пачатак на стар. 1

— Адразу скажу, што я эканаміст, а не маркетолаг. Ад нашага цэнтра ў рабоце названай группы павінен узельнічаць Яраслаў Раманчук. Але і ён агаворвае свой узел шматлікім сур'ёзнымі перадумовамі.

А план па краінавым маркетынгу складалі не эканамісты. І ўвогуле ён будуецца на пустым месцы. Не гэтым зараз павінна займацца наша краіна.

На думку вядомага эканаміста, цяпер было б вельмі дарэчы стварыць Антыкрызісны камітэт:

— Я нават прапанаваў бы зрабіць два такія камітэты. Адзін — па грашовай альбо манетарнай палітыцы, другі — па бюджетнай палітыцы. Прычым уключочый бы туды не только айчынных незалежных прасунутых эканамістаў, але і замежных. Такіх, як, напрыклад, былы дарацца расійскага прэзідэнта па эканоміцы Андрэй Іларыёнаў ці Марэк Дамбровіцкі, член антыкрызіснага польскага ўрада Лешека Бальцаровіча на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя.

Для арганізаціі такіх камітэтаў патрэбны толькі палітычная воля ўлады ды невялічкая гроши — дзесяці кошт аднаго "Майбаха", які можна рэвізіаваць у "жулікаватага" бізнесу (жарт).

Сітуацыя складаеца без лішніх жартачак такім чынам, што без падобных камітэтаў нам усё цяжэй будзе абыходзіцца.

Беларускі ўрад зараз знаходзіцца ў стане глыбокай разгубленасці. Не здолелі нават як след правесці ўжо сумна вядомую дэвалівацыю. Можна было хадзіць б некалькі ме-



Леанід Заіка верыць толькі у сумесныя намаганні па перадоленню крызіса.

сяцаў 2009 года пачакаць, каб насельніцтва так не рванула за валютай. Усе ж выдатна ведаюць, што на пачатку новага года нашым людзям трэба адпачыць ад любых катаклізмў. А тут яго фактывна разбудзлі і разбр'юшылі.

Цяпер урад баіцца вырашаць любая больш-менш сур'ёзныя пытанні. У вялікіх дзяржаўных чыноў паралізавана воля. Ды і штаны іх, вобразна кажучы, занадта працерліся. Надышоў час саступаць маладым і здольным знаходзіць выйсце з самай цяжкай сітуацыі.

Нацыянальны банк таксама значна стравіў уласную самастойнасць. З гэтай гвалтоўнай дэвалівацыяй на яго праста "наехаў" і прымусілі правесці яе насуперак усім эканамічным законам.

У сённяшняй сітуаціі выйграў толькі адзін бок — экспарцёры, якія захацелі есці бутэрброды з ікрой. І з дапамогай лабісцкай палітыкі гэтыя бутэрброды яны атрымалі. Астатнім дасталіся ледзь не аднамантная інфляцыя мінімум як у 25 адсоткаў і бутэрброды, не заўсёды нават і з маслам.

Цяпер, як лічыць Заіка, ёсць

толькі два варыянты развіцця падзеяў:

— альбо ўлада адважваеца на шырокі дыялог з грамадствам і асабліва яго найбольш адукаванай і падрыхтаванай да крызісных з'яў часткай,

— альбо спрацоўвае эфект даміно. Пасля абясцэнвання грашовых укладаў насельніцтва і павышэння цэн на прамысловыя і харчовыя тавары краіну пагражают бесправацё, закрыццё прадпрыемстваў і г.д.

Праўда, для пачатку нашым людзям трэба ўсё ж такі шчыра патлумачыць, чаму ў "дрэнай і слабай амерыканскай эканоміцы" долар ледзь не з кожным днём мацнене, а ў "беларускай моцнай унікальнай эканоміцы" нацыянальная грашовая адзінка пачала хутка слабеци.

**У сувязі з усім вышэйскізанным застаецца адзінае пытанне: ці пагадзіца ўлада наладзіць такі пайнавартасны дыялог з беларускім грамадствам, ці пойдзе на стварэнне Антыкрызіснага камітэта, ці захоча НА САМАЙ СПРАВЕ прыцягваць да кіравання краінай у сэнняшніх вельмі няпростых умовах незалежных эканамістай і экспертаў?**

Палітолаг Генадзь Лойка лічыць, што на такі варыяント развіцця падзеяў спадзеву няшмат:

— Для гэтага дыялога ўладзе неабходна ў тэрміновым парадку перавыхаваць сябе, адмовіцца ад "усемагутнага" я. Нават у публічным звароце да беларускага электрарату Аляксандр Лукашэнка робіць упор на сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. "Я б не рэкамендаваў бегчы і скупляць тавары", "Я б не раіў здыміць гроши з банкаўскіх раҳункаў".

Але мы ўсе выдатна помнім, да чаго прывялі яго нядайнія асабістыя абяцанні не дэваліваваць беларускі рубель у бліжэйшай будучыні.

Да таго ж спробы наладзіць пайнавартасны дыялог з апазіцыяй ужо былі. Пад эгідай АБСЕ некалькі гадоў таму ўлады і апазіцыя паспрабавалі зварганіць нейкі калегіяльны дарацьчы орган. Скончылася ўсё вялікім пышкам.

Цяпер наш лідэр падчас аднаго і таго ж (!!!) спічу авбяшчае пра заяўляльныя прынцып распачынання сваёй справы для ініцыятыўных грамадзян, а потым адразу ж папярэджвае іх аб крымінальной адказнасці ў выпадку невыканання пэўных умоў гаспадарання!

"Зверху" шмат загаварылі пра своеасаблівую "новую эканамічную палітыку", якая заключаецца ў шматлікіх вольнасцях для прадпрымальнікаў. І тут жа **намеснік міністра эканомікі Уладзімір Адашкевіч** публічна заяўляе, "што мы іх (прадпрымальнікаў — В.А.) прымусім адкруціць цэны назад, калі для іх павышэння не было аб'ектыўных падстав" .

Другі высокі службоўца — **старшыня Нацыянальнага банка Пётр Пракаповіч** — признаўся, што "на руках у насельніцтва можа знаходзіцца ад 2 да 20 млрд даляраў у розных валютах". І, маўляў, навошта іх захоўваць "у панчохах", калі можна занесці ў банкі і атрымаць шалёны прыбыток.

На гэтых "угаворванніх" антыкрызісных заходах і праграмах пакуль у асноўным і занячваюцца.

Беларусы ж цяпер больш шалеюць ад грашовай палітыкі таго ж Нацбанка і ўрада ў цэлым.

**ВІКТАР АЛЯХНОВІЧ.**

## У МАГІЛЁВЕ НА МЕСЦЫ КАСЦЁЛА З'ЯВІЦА БІЗНЕС-ЦЕНТР?

У Магілёве на месцы езуіцкага касцёла святога Францыска Ксаверыя, які знеслі ў 1950-я гады, можа з'явіцца бізнес-цэнтр. Пабудаваць яго плануе кампанія «Будпраектівест».

Праект цэнтра ўжо змешчаны на сайце кампаніі. Будынак, які па структуры вельмі

нагадвае касцёл, пропаноўваюць пабудаваць на тэатральнай плошчы горада акурат там, дзе раней стаяў езуіцкі касцёл.

Гэта пакуль толькі праект, але многія пабудовы кампаніі «Будпраектівест» сёня ёсць у Магілёве. Напрыклад, рэстаўраваны чыгуначны вакзал.



Прыблізна такі бізнес-цэнтр можа з'явіцца на месце езуіцкага касцёла.

# БЕЛАРУСАЙ “АБУЛІ” ДВОЙЧЫ

Дэвальвацыя была толькі першай часткай плана ўлад па рабаванні насельніцтва.

Пасля гэтага кіраўніцтва краіны наўмысна вытрымала паўзу, каб стварыць ажыятаж у крамах. Усю восень і пачатак зімы Аляксандар Лукашэнка і старшыня Нацбанка Пётр Пракаповіч пераконвалі насельніцтва ў тым, што беларускі рубель – ці не самыя стабільныя гроши ў свеце. Яны ралі захоўваць свае зберажэнні ў нацыянальнай валюце і абазвязкову ў банках. Маўляй, там можна атрымліваць надта выгадныя адсоткі — 12-14%.

Калі ж беларусы ачуялі пасля святкавання і даведаліся, што даляр каштую ўжо не 2200, а 2650 рублёў, то пепражылі шок. Нацыянальная валюта патаннела на 20%, і таму адсоткі, што налічваліся на рублёвых ўклады ў банках, адразу падаліся не плюсам, а мінусам.

Безумоўна, рэзкядэвальвація стварыла панічныя чуткі. Хутка распаўсюджваліся звесткі аб тым, што неўзабаве даляр будзе каштаваць 3500-4000 беларускіх рублёў. Да гэтага дадаваліся версіі наконт таго, што, магчыма, адбудзеца дэномінацыя ці нават наогул адмаленне ад уласнай валюты і пераход на расейскі рубель.

Цікава, што ў гэты момант ні Аляксандар Лукашэнка, ні Пётр Пракаповіч, ні хто іншы з кіраўніцтва краіны не супакоілі суайчыннікаў, не гарантувалі, што іншых “землятрусаў” у бліжэйшы час не здарыцца. Усе высокапастаўленыя асобы вытрымлівалі гамлетаўскую паўзу. І вось чаму.

Адным са спосабаў хоць неiek выратаваць свае зберажэнні шмат хто палічыў маг-

чымасць зрабіць пакупкі па старых цэнах. Натоўпы людзей пачалі штурмаваць гіпермаркеты і меншыя крамы, спусташаючы паліцы. Найперш бралі імпартныя тавары, але прадукцыя айчынных вытворцаў таксама разыходзілася някепска. У прыватнасці, генеральны дырэктар “Гарызонта” Юрый Прэдка ў інтэрв’ю “Советскай Белоруссіі” з задавальненнем адзначыў, што за першыя тры дні была выканана паўмесячная норма продажу. Гэта тычылася і шэрага беларускіх тавараў.

Натуральная, што тэлевізары і пральныя машыны — не самы лепшы спосаб захаваць зберажэнні, бо калі што, прадаць іх па магазінных цэнах будзе складана. Таму большасць тых, хто меў на руках беларускія рублі, рванула ў абменнікі, каб набыць замежную валюту. Аднак там іх чакала расчараўанне: нягледзячы на павышэнне курсу, даляры і ёура ў гэтыя дні былі ў вялікім дэфыцыце. Хутчэй за ўсё, ён быў створаны штучна — зноў жа, каб скіраваць людзей у крамы.

I толькі калі ажыятаж скон-



Ніхто не ведае цяпер, ці правільна зрабілі беларусы, пакінуўшы паліцы шматлікіх крамаў пустымі

Фото: photo.bymedia.net

чыўся (разам з грашыма), Лукашэнка з Пракаповічам пачалі супакоўваць народ.

— Усе пытаюца, як будзе далей, — заяўві Лукашэнка 9 студзеня. — Далей будзе нармальная. Бегчы ў абменнікі не трэба. Не вядома яшчэ, што будзе з далярами ды ёура. Калі хто жадае ўкладаці свае гроши ў тавары — гэта правільна. Але купляць трыв, пяць, дзесяць тэлевізараў альбо лядоўняў з разлікам на тое, што гэта добрае ўкладанне сродкаў, суцэльнае глупства, таму што цэны на тавары зніжаюцца. Гроши трэба тримаць у банках.

Апошнюю параду мы ўжо чулі шматкроць, у тым ліку напрэдадні дэвальвацыі. Таму давер да яе ўжо, так бы мовіць, аблекаваны.

У выніку ж першай дэкады новага года істотна зменшы-

ліся: а) зберажэнні суайчыннікаў у даляравым эквіваленце; б) запасы гатовай прадукцыі айчынных прадпрыемстваў. Такім чынам, беларусы “абулі” двойчы: спачатку праз рэзкую дэвальвацыю нацыянальнай валюты, а потым справакаваўшы на пакупкі, шмат з якіх быў не надта патрэбнымі.

Пра што можна казаць з упэўненасцю далей? Толькі пра адно: улада працягне хітраўца з людзьмі. Будуць і трэці, і чацвёрты, і пяты разы... Но беларусы фактычна даруюць сваім кіраўнікам гэтае махлярства, а калі і стануть выказваць незадавальненне, то з большага на кухнях. Таму нішто і не перашкаджае чыноўнікам вырашчаць эканамічныя праблемы, якія яны стварылі, за кошт насельніцтва.

**ВАЛЯНЦІН СЫЧ**

## ЛЁС БЕЛАРУСКІХ ГАСТАРБАЙТЭРАЎ НА РАДЗІМЕ



Шмат нашых суайчыннікаў, якія працавалі на будоўлях у Расіі, звольнены па прычыне крызісу. На беларускіх прадпрыемствах іх чакаюць толькі ў траўні.

Паводле афіцыйных звестак, колькасць беспрацоўных нават паменшылася. Будаўнічыя прадпрыемствы Беларусі першыя і пакуль што адзінія, хто адчуў на сабе вяртанне гастарбайтэралю з усходу. Старшыня аддзела кадраў мінскага будаўнічага ААТ «Мапід» Аляксандар Адзярыха гаворыць, што тэлефон з пачатку года

не змаўкае. Такога наплыwu жадаючых працаўцаў ніколі не было. Але ўзяць кагосьці з іх на працу будзе магчымым не раней як у траўні, кажа спадар Адзярыха.

У аршанскім будаўнічым падпрацоўніцтвам № 18 таксама пачалі звяртатца людзі, якім адмовілі ў працы на тэрыторыі Расіі. У асноўным гэта муляры ды цесляры.

— З-за того, што банкі ў Расіі перасталі выдаваць крэдыты на нерухомасць, грошай у будаўнічай галіне на ранейшую колькасць працаўнікоў зараз хапаць не будзе. Адпаведна колькасць вольных працоўных рук будзе толькі павалічвацца, — распавёў пра сітуацыю на Магілёўшчыне Рыгор Костусеў, які раней падпрацоўваў на піцерскіх будоўлях.

**ПАВАЛ ГІБА,**  
на матэрыялах  
*bulletinonline.org*

# МОЛАДЗЬ БНФ ЗАБІРАЮЦЬ У БОТЫ

## Улады намагаюцца абезгаловіць моладзевы супраціў з дапамогай арміі

12 студзеня ў Беларусі пачалася адпраўка ў войска маладога папаўнення, прызванага на тэрміновую службу ва Узброеныя Сілы (УС). Сярод 10 тысяч маладых людзей, якія да канца месяца раз'едуцца ў вайсковыя часці па ўсёй краіне, магчыма, акажуцца і адны з лідэраў нацыянальнага моладзевага руху — Франак Вячорка і Іван Шыла.

З улікам шэрага папярэдніх выпадкаў праваабаронцы заяўляюць, што "у Беларусі адраджаецца практика выкарыстання УС з мэтай ізаляцыі і аказання націску на грамадскіх і палітычных актывістах".

Іх не запалохалі збіцём падчас вулічных акцый, бясконцымі арыштамі, штрафамі і пераследам, выключэннем са школ і ВНУ. Улады вырашылі зламаць упартую моладзь (сярод якой, мажліва, гадуецца будучы прэзідэнт новай Беларусі) прымусовай вайсковай службай.

### ЗАМЕСТ ПРЫСЯГІ — "ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!"

У студзені 2008-га сябра Партыі БНФ студэнта-выдатніка **Змітра Жалезніченку** за грамадска-палітычную дзеянасць адлічылі з трэцяга курса матфака Гомельскага дзяржуніверсітета. У раённым судзе хлопец дабіўся аднаўлення ў ВНУ, але ўжо праз чатыры дні быў адлічаны паўторна. Не чакаючы судовых разбораў, прызыўная камісія адправіла ўчарашиягая студэнта ў войска. Пратэстуючы супраць беззаконня, гамяльчук адмовіўся прымаць прысягу, выгукнуўшы замест яе "Жыве Беларусь!" Да таго ж Зміцер запатрабаваў, каб усе загады афіцэрару аддаваліся яму пабеларуску. "Калі ў кагосьці ёсьць жаданне чуць каманды на беларускай мове, — няма проблем. Ён атрымае такія ўмовы службы. Проста ён адзіны, а дзеля яго аднаго няма сенсу. Быў бы такіх хаця б узвод,

— без проблем", — апраўдаўся перад грамадскасцю міністр абароны Леанід Мальцаў.

Зміцер Жалезніченка служыць амаль год. Адмовіўшыся ад прысягі, ён выконвае самую чорную работу ў часці, але не капітуляваў. Прайшоўшы раённы, абласны і Вярхоўны суды, у лістападзе Зміцер перадаў прадстаўнікам Аўяднаных дэмакратычных сіл скаргу ў Камітэт ААН.

### ПРЫЗЫЎНЫ КАНВЕЕР

Летась была напоўніца апрабавана схема, па якой маладых апазіцыянераў спачатку неабгрунтавана выключаюць з навучальнай установы, а потым "голяць у салдаты". Адным перад самай адпраўкай перапісваюць і пераглядаюць раней вынесеную медзаключэнні. Іншым не даюць законную адтэрміноўку для паступлення ў ВНУ. Гэтак у мінулы летні прызыў у войска трапілі старшыня моладзі БНФ Алеся Каліта, сябры арганізацыі Зміцер Бяляеў, Юрась Дзешук і Фёдар Чаранкоў, а таксама актывіст руху "За Свабоду" Віталь Каратыш.

"[Мы] расцэнўваем падобныя дзеянні спецслужбаў у дачыненні да моладзевых актывістаў як палітычна матываваны пераслед, выкарыстанне Узброеных Сіл з мэтай барацьбы з іншадумцамі ў краіне, — гаворача ў адмысловай заяве Праваабарончага цэнтра "Вясна". — Няма ніякіх падстаў да давярцаў дакладнасці і праўдзівасці медыцынскіх заключэнняў, якія выносяцца медыкамі пад



Франак Вячорка і Іван Шыла цвёрда стаяць на сваёй пазіцыі

Фота Юліі Дарашкевіч

відавочным націкам специфічнай службай".

### ЯК У ЧАСЫ "САЛІДАРНАСЦІ"

Сёлета ўлады заняліся адным з лідэраў «Маладога фронту» **Іванам Шылем** і старшынёй культурнай камісіі ПБНФ **Франакам Вячоркам**. Абодвум хлопцам не далі скончыць адукацыю.

Шылу выключылі з салігорскай школы № 4 «за актыўную грамадскую дзеянасць» на падтрымкі апошняга выпускнога іспыту. Хлопца падтрымала палова настайнікаў, а дырэктар Вольга Сянькова ў знак пратэсту наогул звольнілася са школы. Без атэстата ён, натуральна, не здолеў паступіць у ВНУ. У лістападзе папярэдні медагляд признаў юнака непрыдатным для тэрміновай службы. Але 12 студзеня выніковая камісія, куды Івана даставілі пад міліцыйскім канвоем, перавярнула ўсё дагары нагамі, паставіўшы пячатку "прыдатны".

"Я не хачу парушаць законы і не збірайся пазбягаць службы, але я хачу, каб да мяне ставіліся, як і да астатніх прызыўнікоў, каб далі магчымасць атрымаць адукацыю, — распавёў нашай газеце Іван Шыла. — Тут жа відавочны палітычны падтэкст. Ваенны камісар мне адразу прыграziў: калі да 31 студзеня не пайду ў войска, ён перадасць маю справу ў прокуратуру за ўхіленне. Да таго ж — нонсенс! — у парушэнне працэдур прызыўная камісія прыняла рашэнне аб маёй прыдатнасці яшчэ да

таго, як свой прысуд вынесла медыцынская".

Франак Вячорка, студэнт-выдатнік журфака БДУ, быў адлічаны з трэцяга курса за "акадэмічную непаспяховасць" — 15 сутак арышту на Акружніцу за актыў падтрымкі сваіх паплечнікаў. Папярэдній медкамісій актывіст быў прызнаны непрыдатным і атрымаў адтэрміноўку да летняга прызыва. Аднак 8 студзеня міліцыянеры затрымалі яго ў прыватным доме ў Ракаве і сілком завезлі ў ваенкамат Савецкага раёна Мінска, адтоль — у Рэспубліканскі вяленны шпіталь на прымусове абледаванне.

"Відавочна, што ўсё адбылося паводле аднаго сценарыя, — паведаміў "Тут і цяпер" Франак Вячорка. — Паводзіны дактараў у шпіталі паказваюць, што ёсьць устаноўка зверху "браць", і пад яе падгняюцца ўсе дыягназы".

На маё пытанне, ці будзе ён аспрэчваць законнасць прызыва, малады палітык скажаў, што "рыхтуе заяву ў суд, скаргу ваенкаму і прашэнне аб альтэрнатыўнай службe, якую нам гарантую Канстытуцыя". "20 гадоў таму, калі кануністычныя ўлады Польшчы распраўляліся з актыўістамі апазіцыі "Салідарнасці" прымусовай адпраўкай у войска, адзін хлопец адмовіўся ад службы, адсядзеў у турме, але ў выніку там з'явіўся закон аб альтэрнатыўнай службe. Усім даступнымі мірнымі метадамі я готовы адстойваць выкананне законаў і захаванне ўласных правоў", — адзначыў Вячорка.

**ЯЗЭП ШЧАБЛОУСКИ**

# ЦІ АДБЯРУЦЬ ЛЕЦІШЧА Ў ЯРАСЛАВА ЕЎДАКІМАВА

Дом знакамітага беларускага артыста знаходзіцца ў сумна вядомым пасёлку "Крынічны", што ў Ждановічах. Суседзі спевака — былыя і дзеючыя супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, якіх у лістападзе мінулага года Аляксандр Лукашэнка публічна абвінаваціў у захопе элітных участкаў.

Да 1 лютага гэтага года супрацоўнікі МУС павінны знесці свае маёнткі альбо, як напіса-на ў прэзідэнцкім пратаколе даручэння, перадаць іх пад дзіцячыя дамы.

Варта адзначыць, што летам 2007 года Камітэт дзяржканцролю ў гэтым жа самым абвінаваціў і Яраслава Еўдакімава: з вуснаў чыноўнікамі пра-гучала, што, маўляй, народны артыст Беларусі самавольна захапіў зямлю і лес недалёка ад Заслаўскага вадасховішча.

Улічваючы сур'ёзнасць абвінавачання, мы па старалі-ся даведацца: можа, спевака таксама прымусілі вызваліць лецішча пад дом для дзяцей-сирот?

## З АРХІВАЎ ЯК УСЁ ПАЧЫНАЛАСЯ

Яраслаў Аляксандравіч не раз гаварыў, што загарадны дом прыносіць яму больш кла-пот і праблем, чым задаваль-нення і спакою.

"Будаваць сваю дачу я пачынаў на месцы двух сметнікаў, — распавядаў журналістам Еўдакімав. — Нані ў трактар, цэлы тыдзень смецце адтуль выкопвалі. А калі чысцілі месца абынёс сеткай, каб людзі,

што прыязджаюць адпачыва-ць на Мінскіх мора, перасталі засмечваць гэту тэрыторыю, дык суседзі началі злавацца. А мы ж толькі хацелі экалогію і чысціню захаваць! Ну скажы-це, што гэта за радасць — любавацца сметнікам каля свай-го дома? Карацей кажучы, акрамя мітусні дача мне нічо-га не прынесла".

Калі Дзяржканцроль вы-ступіў з гучнай заяўяві аб за-хопе зямлі, Еўдакімав а сразу прамовіў у адказ: "Ніякага са-мазаху не было. Гэта хлусні. Калі скажуць знесці агароджу, я ўсё зраблю без пытанняў. Ніхай, калі хочуць, там зноў сметнік арганізуць. Мне лес не патрэбны. Я, наадварот, яго ўратаваў. Я ж не высек дрэвы, а захаваў тэрыторыю ад за-бруджання".

З таго часу нікай інфар-маці аб tym, чым скончыла-ся гэтая гісторыя, у прэсе не з'яўлялася. Таму мы і звярнулі-ся за каментарыем непасрэд-на да самога артыста, які апош-нім часам жыве ў Москве.

## З ПЕРШЫХ ВУСНАЙ “ДАЧА СТАІЦЬ, ЗЯМЛЮ НИХТО НЕ АДБІРАЕ...”

— Дзякую Богу, усе прабле-

## ДАРЭЧЫ

Проблемы з лецішчам былі не толькі ў Яраслава Еўдакі-мава, але і ў тэлезоркі Святланы Бароўскай, якая разам з мужам акцёрам Анатолем Кацянёвым пабудавала дом на беразе Вілейскага вадасховішча ў вёсцы Кучкі.

Як ужо паведамлялася ў прэсе, тэлевядучая набыла участак, на якім было некалькі гаспадарчых пабудаванняў. На іх месцы Бароўская з мужам пабудавалі новыя дом, лазно і гараж, а пазней дабудавалі альтанку з каменными мурам, якая быццам бы абараняла бераг ад павадкавай вады. Калі чыноўнікі з Дзярж-канцролю палічылі, што альтанка ўзвядзена з парушэнням прарадаахоўнага заканадаўства і пастанавілі яе знесці. Свят-лана Бароўская па дапамогу звярнулася да кіраўніка дзяржа-вы. Цяпер праблемы з "альтанкай" Бароўскай не існуе...



**З АСАБІСТАЙ СПРАВЫ**  
Яраслаў Еўдакімав нарадзіўся ў 1948 годзе ў турме ва Украіне. Яго бацькі — ахвяры пасляваенных рэпрэсій Лаўрэнція Берыі. Дзяцінства Еўдакімава прайшло ў вёсцы ў Заходній Украіне. Дзядуля спевака быў прафесійным кавалём.

Яраслаў Еўдакімав тро-гады служыў у будаўнічым атрадзе — быў ротным запя-валам. Пасля арміі працаваў на шынным заводзе ў Днепрапетроўску. У гэтым горадзе ён пачаў спяваць у адным з эстрадан, пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Галі-най, якая родам з Беларусі. Пазней разам з жонкай Еў-дакімав пераехаў у Мінск.

Спевака прынялі ў ан-самбль песні і пляскі Бела-рускай ваеннаі акругі. Ён пачаў браць урокі вакалу. А пасля аднаго з урадавых канцэртаў, на якім прысут-нічаў першы сакратар ЦК кампартыі БССР Пётр Ма-шэраў, артысту прысвоілі званне заслужанага артыс-та Беларусі.

Калі ў Беларусі да ўлады прыйшоў А.Лукашэнка, Еў-дакімав спачатку падтрымаў яго, аднак праз некалькі гадоў у адным са сваіх інтэрв'ю выказаў глыбокое расчаро-ванне дзеяннямі беларускага кіраўніка. З тых часоў артыс-та перасталі запрашаць на розныя феставалі і канцэрты з удзелам афіцыйных асоб. Ен знесены быў з'ехаць у Москву.

Чатыры гады таму Еўдакі-мав стаў заслужаным артыс-там Рэспублікі.

Яраслаў Еўдакімав мае званне Народнага артыста Беларусі, але забаране так сябе называець.

шыні аблівіканкама Леані-да Крупца і кіраўніка спра-вамі аблівіканкама Алега Крупеніна наконт лецішча Яраслава Еўдакімава напіса-на наступнае: "Пытанне аб законнасці прадастаўлення зямельнага ўчастка Еўдакі-маву Я.А. (рашэнне Мінскага райвыканкама ад 21 жніўня 1997 года) мае спрэчны ха-рактар у сувязі з неадназнач-ным прававым рэгуляваннем зямельных прававых адносін у 1997 годзе".

**ІГАР АНДРЭЎ,**

спецыяльна для svabodaby.net

мы з лецішчам урэгуляваліся, — расказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю інтэрнэт-выданню "Тут і цяпер" Яраслаў Еўдакі-мав. — Мы былі вымушаны пе-ранесці на некалькі метраў агароджу, якую проста раз-бурылі. Цяпер, здаецца, усё нармальна. Ніякіх прэтэнзій быццам бы няма. Дача стаіць, зямлю ніхто не адбірае. Хаця, магчыма, і адбяруць. У Бела-рускі ж усё можа здарыцца..."

## — I таму Вы апошнім ча- сам так рэдка прыязджаете у Мінск?

— Сапраўды, я шмат часу праводжу ў Москве: тут шмат працы. А дзе чалавек працуе, там і живе. Зараз вось знаход-жуся ва Украіне з канцэртамі.

## — Яраслаў Аляксанд- равіч, а ў Беларусь з выступ- леннямі Вас запрашають? Можа, на нейкіх прыватных карпаратывах спяваеце?

— Па-першае, не запра-шаюць. А па-другое, я і сам добра падумай бы перш чым ехаць. Мне не вельмі падаба-еца сітуацыя, што склалася ў краіне. Але ўсё ж такі збіраюся неўзабаве прыехаць у Мінск — трэба паглядзець, што на той жа дачы робіцца. Таму, як толькі крыху пацяпле, а сразу прыеду.

## — Цікава, фінансавы крызіс на Вашых даходах неяк адбіўся?

— Не. Усё нармальна. Пра-цы шмат. У асабістым жыцці таксама нічога не змянілася: як было, так і ёсць. Дзяцей но-вых не нарадзілася...

## АФІЦЫЙНА ПЫТАННЕ СПРЭЧНАЕ...

У рашэнні Мінаблівіканка-ма ад 11 верасня 2007 года № 1073 за подпісамі стар-

Як вядома, ужыванне допінгу скажае спартыўныя вынікі і нярэдка наносіць непапраўную шкоду здароўю атлетаў. Барацьба з допінгам трывае 40 гадоў. Напрыканцы мінулага стагоддзя створана Сусветнае аntyдопінгавае агенцтва (WADA). Яго філіі працујуць у большасці краін, якія падпісалі Аntyдопінгавы кодэкс, у тым ліку ў Беларусі.

Нацыянальнае аntyдопінгавае агенцтва (НАДА) праводзіць пэўную прафілактыку, але пакуль яго магчымасці і ўплыў вельмі абмежаваны.

## ПАРУШАЛЬNIКІ АЛІМПІЙСКАЙ КЛЯТВЫ

Па колькасці допінгавых парушэнняў на Алімпійскіх гульнях беларусы заходзяцца сярод лідэраў. Пачынаючы з 2000 года на трох летніх і адной зімнай алімпіядах хаяць б адзін з нашых абавязковых завальваў допінг-тэст.

У Сінені-2000 на перадспаборніцкім кантролі "засыпаўся" кіdalьнік молата з Наваполацка Вадзім Дзевятоўскі. Аналіз выявіў конскую дозу ўжытага спартсменам стымулатору. Беларуса не дапусцілі да спаборніцтва і выправадзілі далоў з Алімпійскіх гульняў.

У 2002 годзе ў Солт-Лэйк-Сіці краіну падставіла майстар шорт-трэка Юлія Паўловіч з Віцебска. Спартсменка прадэманстравала слабы вынік, аднак папала ў лік падкантрольных атлетаў. Як і Дзевятоўскі, яна не прызнала сябе вінаватай.

У 2004 годзе ў Афінах беларусам зноў не пашанцавала. Допінг-тэст заваліў новапалачанін Аляксей Ляснічы, які заняў апошнє месца ў скакачках у вышины. Аднак, паўстаўшы перад дысцыплінай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэта (МАК), ён прызнаў, што прымаў забаронены препарат кленбутэрол у лячэбных мэтах.

Зімовыя Гульняи-2006 у Туры-

# НА ІГЛЕ

## Беларусы — сярод лідэраў допінгавых скандалаў на Алімпійскіх гульнях

не прыйшлі для беларусаў даволі спакойна. "Агню" не было, але без "дыму" не абышлося. У лыжніка Сяргея Далідовіча зафіксавалі павышаны ўзровень гемаглобіну ў крыві. Праз гэта яго не дапусцілі да першага старту. Спартсмен паляцеў на паўтара тыдня ў Мінск, затым зноў вярнуўся ў Турын і пасля паўторнага аналізу стартаваў у гонцы на 50 км, дзе фінішаў 12-м.

У міжалімпійскія чатырохгодзі за парушэнні Аntyдопінгавага кодэкса на два гады былі адхілены ад

вераны на допінг. Алімпіяды прайшла для беларускай дэлегацыі паспяхова: насы суічыннікі заваявалі 19 медалёў і не дали падстай усуніцца ў іх чысціні.

Гром грымнуў на трэці дзень пасля заканчэння гульняў, калі стала вядома, што допінг-пробы сярэбранага і бронзавага прызёраў у кіданні молата Вадзіма Дзевятоўскага ды Івана Ціхана далі станоўчы вынік.

Абодва знакамітых лёгкаатлеты цалкам адмаўляюць факт ужывання забароненых



Нядоўга доўжыўся нядайні алімпійскі трывумф Івана Ціхана і Вадзіма Дзевятоўскага

вялікага спорту слынныя беларускія атлеты: алімпійская чэмпіёнка ў штурханні ядра Яніна Карольчык, чэмпіёны свету — велагоншчыца Зінаіда Стагурская, канькабежка Анжэліка Кацюга, цяжаатлет Генадзь Аляшчук, чэмпіёнка Еўропы сярод юніёрак Аляксандра Герасіменя. Спіс можна працягваць...

### ГРОМ ПАСЛЯ БУРЫ

У Пекіне-2008 скандалаў быццам бы не чакалася. Міністр спорту і турызму Беларусі Аляксандр Грыгараш задоўга да гульняў заявіў: ні адзін наш атлет не сядзе ў самалёт, пакуль не будзе пра-

прэпаратаў. Дысцыплінарная камісія МАК запрасіла атлетаў на пасяджэнне, дзе аблікаркоўвалася іх пытанне, і прадаставіла ім чатыры тыдні на збор апраўдальных дакументаў. Усе неабходныя дзяянні беларусы ажыццяўлі своечасова. Аднак пасля двухмесячнай паўзы 11 снежня прагучала несуцяшальны прысуд МАК: Дзевятоўскага і Ціхана дыскваліфікаваць, іх вынікі ануляваць, медалі забраць, Дзевятоўскага за паўторнае парушэнне адхіліць ад удзелу ў Алімпійскіх гульнях у любой якасці.

Спартсмены маюць намер абскарджаць рашэнне вышэйшага алімпійскага органа ў Арбітражным спартыўным судзе ў Лазане.

### ДЗІВОСЫ І ЗАКАНАМЕРНАСЦІ

Сітуацыя і сапраўды не звычайнай. З аднаго боку, Ціхан і Дзевятоўскі — славутыя атлеты, Іван — сярэбранны прызёр Алімпіяды ў Афінах, трохразовы чэмпіён свету, ніколі раней у падобным не быў зауважаны. Вадзім пасля Сіненю адбыў двухгадовую дыскваліфікацыю, потым, вярнуўшыся ў спорт, стаў медалістам чэмпіянатаў свету і кантынента. Здзіўляе і тое, што шасці спартсменам, выкрытымі ва ўжыванні доўгім у Пекіне, рашэнне аб дыскваліфікацыі абвяшчалася ў ходзе гульняў (у двух выпадках гэта быўлі прызёры Алімпіяды), а беларусам і польскаму байдарачніку Серачынскому — пасля іх. Арганізатары і прадстаўнікі МАК патлумачылі затрымку даследавання аналізаў Дзевятоўскага і Ціхана перагруженасцю пекінскай аntyдопінгавай лабараторыі, якая апрацавала падчас гульняў калі 4 700 допінг-тэсту.

З іншага боку, у 2008-м ва ўжыванні доўгім авбінаўцаў чатырох беларускіх штангістак і шасціх лёгкаатлетаў. Прычым штурхальніца ядра Юлія Леанцюк і стаерка Ірына Баханоўская папаліся на Кубку Еўропы. Сімптоматычна і тое, што ў аналізах Леанцюк, Ціхана і Дзевятоўскага знайдзены адзін і той жа препарат — экзагенны тэастастэрон. Наўрад ці гэта выпадковае супадзенне.

Мяркуючы па ўсім, беларускі спорт даўно сядзіць на допінгавай ігле. Верагодна, гэта адбываецца з маўклівай згоды, а, магчыма, і пад патранатам некаторых спартыўных босаў. І тут у нас дзейнічаюць двайныя стандарты: на слоўах — барацьба з допінгам, на справе — допінгавая вакханалія.

**МІХАСЬ МОШЫН.**

# ПАЛЕШУКІ РЫХТУЮЦА ДА ЯРДАНІ

Крыжы з лёду паўстануць на Прыпяці. Адрадзіць традыцыю ўдалося вернікам з прыхода Ілынскай царквы Пінскага раёна.

Ярдань на Палессі — асвяченне вады з палонак ракі ці возера 19 студзеня на Вадохрышча. Старадаўняя прыгожая традыцыя. Яна завяршае Каляды.

Палешукі на свой манер і дыялект перайначылі хрысціянскую гісторыю, якая звязана з хрышченнем Ісуса Іванам Хрысціцелем на рацэ ярдан.

Колішня тутэйшыя ў вельмі халодны месяц студзень прызвычайлісьці выколваць з лёду крыжы, пасля акраплялі іх чырвоным бураковым сокам і ўмарожвалі ля палонкі. Іншым разам удавалася стварыць нават арыгінальны ледзяны кубак.

Адрадзіць традыцыю ўдалося вернікам з прыхода Ілынскай царквы вёскі Вуйнічы Пінскага раёна.

Пасля адпраўлення царкоўнай службы да першай гадзіны



*Палезці ў такое надвор'е ў палонку могуць толькі вернікі і "маржы".*

Фото: photo.bymedia.net.

дня хрысціяне накіроўваюцца хросным ходам (з вынасам Евангелля, святога абраза, з харугвамі і пад гукі звона) да ракі. На моцным лёдзе ля крыжа і палонкі ў форме крыжа людзі слухаюць малітву святара і чакаюць маленькага цуду — калі вада пад лёдам рагтам станецца святой. У гэты момант святар тройчы апускае свой срэбны крыж у ярдань.

Пасля асвячення вернікі

імкнуцца да незвычайнага крыжа ў лёдзе: кожны дакранаецца да вады, акрапляе свой твар, набірае асвечаную воду ў чисты посуд. Яе захоўваюць цягам году, бо ліцаў лекавай. Даюць піць хворым, апърскаюць хатню жывёлу, новую хату і іншае.

Крыж з лёду стаіць на рацэ да веснавой паводкі. Калі ж крыгалом пачынаецца хутка і дружна, крыж на сваёй ільдзі-

не паплыве па цячэнні насустрач сонцу. З'ява фантастычна прыгожая — празрысты крыж у чырвоных кроплях...

Настацелі Ілынскай царквы ў Вуйвічах занатоўваюць адзнакі тэмпературы паветра ў ярдан. Паводле гэтай хронікі, асабліва халоднай выдаўся пачатак 1950 года — мінус 35 градусаў. Праз чатыры гады зноў тэмпература была за мінус 30. А ў 1970-м — мінус 32. Затое ў апошнія паўтара дзесяткі гадоў пра сапраўдную зіму людзі забыліся. Наступствы глобальнага паяцлення закранулі і гэтую глыбінку. У шэсць апошніх зім тэмпература на Піншчыне была блізкая да нуля, а ў 2007-м павышалася нават да +6,3 градуса.

Сёлета вернікі кажуць, што крыжы з лёду паўстануць на старым рэчышчы Прыпяці. А пасля ярдані людзі звернуцца да стыхіі са сваім прароцтвам:

— Трашчы, мароз, не трашчы, а мінулі Вадохрышчы. Дуй вецер, не дуй, не да Раства пайшло, а да Вялікадня.

**ГАЛІНА БАРАВАЯ,** па матэрыялах [bulletinonline.org](http://bulletinonline.org)

**Садовыя домікі вакол Берасця — пастаянны аб'ект увагі міліцii. На леташні Новы год былі зафіксаваны дзесяткі крадзяжоў. Сёлета пакуль толькі два.**

Паводле інфармацыі аддзела кримінальнага вышуку АУС Брэсцкага раёна, адна справа ўжо фактывна раскрыта. З матэрыяльнымі каштоўнасцямі на суму калі мільёна беларускіх рублёў быў затрыманы злодзей-рэцыдывіст, які ў снегіні вывалиўся з турмы.

На словах міліцыянеру, былога зэка не прынялі сваікі, і яму праста не было дзе жыць і чаго есці.

Але пік зяй, паведамілі афіцэры, прыпадзе на сакавік — красавік, калі людзі выйдзуть з глухазім'я і зробяць першыя візіты на свае лецішчы.

Нагадаем, паводле Указа № 50, які

## НА ДАЧАХ СТАЛІ МЕНШ КРАСЦІ

дзеінічае са жніўня, адказнасць за бяспеку матэрыйальных каштоўнасцяў прэзідэнту усклаў на садова-агародныя таварысты. А іх вакол Брэста ні многа ні мала 280 — агулам 35 тысяч садовых домікі.

Тым не менш міліцыя "не спіць у шапку", як кажуць мае суразмоўцы: арганізуюцца патрулі, ходзяць міліцыянеры ў цывільнім.

Эті досвед гаворыць пра наступнае. Практычна не бягруць удзел у рабаванні дач вясковы. Крадуць на дачах гарадскія. Ды і самі дачнікі — яны ж таксама гарадскія — даволі часта падмацоўваюць свае аграпоспехі за кошт вясковых палеткаў.

— Пра кукурузу памаўчым, — кажа афіцэр. — Нават на бульбу руку падыма-

юць. У жніўні вясковыя злавілі на дзялках аднаго з мяшком, дык месяц у бальніцы адлежваўся.

Другое назіранне: перасталі абраўоўваць лецішчы, што знаходзяцца на поўдзень ад горада (Бернады, Пугачова), салдаты з палігона. Бо цяпер служаць свае, брэсцкія, тлумачаць міліцыянеры.

У мене складваеца ўражанне, што ўплывае на змяншэнне колькасці крадзяжу на лецішчах і наступнае: многія маладыя сем'і купляюць дачы і стала жывуць там, бо ў горадзе хутка знайсці дах над галавой складана. Пэўнай статыстыкі тут няма, але з'ява, як кажуць, мае месца.

**ПЁТРА ВАСІЛЕЎСКІ,** па матэрыялах [bulletinonline.org](http://bulletinonline.org)

**КАЛІ ВЫ ХОЧАЦЕ ЧЫТАЦЬ НАШУ ГАЗЕТУ Ў ІНТЭРНЭЦЕ І Ў PDF-ВЕРСII,  
ЗАХОДЗЬЦЕ НА САЙТ [WWW.SVABODABY.NET](http://WWW.SVABODABY.NET).**

**КАЛІ ВЫ ХОЧАЦЕ АТРЫМЛІВАЦЬ PDF-ВЕРСIU ГАЗЕТЫ,  
ПАВЕДАМЦЕ НАМ НА E-MAIL [info@svabodaby.net](mailto:info@svabodaby.net) ВАШ ЭЛЕКТРОННЫ АДРАС.**

**Заснавальнік** ТАА "Тут і цяпер"

**Галоўны рэдактар** А. Уласаў (email: [info@svabodaby.net](mailto:info@svabodaby.net))

**Адрас** г. Мінск, вул. Касцюшкі, 18

**Падпісаны ў друку** 00:48 14.01.09

Тыраж 299 экзэмпляраў